

<http://www.institutemvd.by>

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Начальнік

Магілёўскага інстытута

МВС Рэспублікі Беларусь

генерал-маёр міліцыі

В.М. Палішчук

16.01.2016

АКТ

прыёмкі НДР

«Паходжанне князёў Глінскіх

у кантэксце этнагенезу ўкраінскага казацтва»

складзены «14» студзеня 2016 года

Прыёмная камісія ў складзе:

старшыні — дацэнта кафедры аператыўна-вышуковай дзейнасці Латоціна Л.А., кандыдата педагогічных навук, дацэнт;

членаў: прафесара кафедры прававых дысцыплін Дыжовай Г.А., кандыдата сельскагаспадарчых навук, дацэнта; старшага выкладчыка-метадыста вучэбна-метадычнага аддзела Базылёнка А.У., прызначаная загадам начальніка Магілёўскага інстытута МВС Рэспублікі Беларусь ад 09.12.2015 г. № 294 «Аб арганізацыі прыёмкі навукова-даследчых прац» склала дадзены акт аб наступным:

1. Камісія праводзіла ў перыяд з «05» студзеня 2016 года па «15» студзеня 2016 года прыёмку НДР, выкананай начальнікам кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Магілёўскага інстытута МВС Рэспублікі Беларусь Даніленкам С.І. у адпаведнасці з Песпектыўным планам НДР Магілёўскага інстытута МВС на 2015–2019 гг.;

2. Месца правядзення прыёмкі НДР — Магілёўскі інстытут МВС Рэспублікі Беларусь;

3. Камісіі прад'яўлена: заключная справаздача па тэме навукова-даследчай работы «Паходжанне князёў Глінскіх у кантэксце этнагенезу ўкраінскага казацтва» з дадаткамі на 40 старонках;

4. Камісія разгледзела матэрыялы НДР і ўстанавіла: выкананая НДР адпавядае рабочай праграме;

5. Разгледзеўшы матэрыялы НДР, камісія заключыла, што прадстаўленая на прыёмку начальнікам кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Даніленкам С.І. заключная справаздача па навукова-даследчай працы «Паходжанне князёў Глінскіх у кантэксце этнагенезу ўкраінскага казацтва» вызначаецца карэктнасцю агульных метадалагічных падыходаў і абгрунтаванасцю высноў.

17

Навукова-даследчую працу «Паходжанне князёў Глінскіх у кантэксце этнагенезу ўкраінскага казацтва» лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

6. Рэкамендацыі камісіі: матэрыялы НДР могуць быць выкарыстаны пры распрацоўцы ва ўстановах вышэйшай адукацыі курсаў гісторыі Беларусі, гісторыі дзяржавы і права Беларусі і замежных краін, рэлігіязнаўства, культуралогіі.

Старшыня камісіі

дацэнт кафедры
аператыўна-вышуковай дзейнасці,
кандыдат педагагічных навук, дацэнт
Л.А. Латоцін
«14» студзеня 2016 г.

Члены камісіі:

прафесар кафедры прававых дысцыплін,
кандыдат сельскагаспадарчых навук,
дацэнт
Г.А. Дыжова
«14» студзеня 2016 г.
старшы выкладчык-метадыст
вучэбна-метадычнага аддзела
А.У. Базылёнак
«14» студзеня 2016 г.